

# Гістарычныя дні

Мінула дзесяць год  
тых памятных дзён,  
ці збыліся спадзя-  
ні беларускага на-  
ра аб сваім уз'яд-  
ванні ў адзінай Бела-  
рускай Савецкай дзяржаве.

С. ПРЫТЫЦКІ,  
сакратар Гродзенскага абкома КП(б)Б.

Цяжка пераацаніць гістарычнае значэн-  
гатай найвялікшай падзеі ў жыцці бе-  
лорускага народа.

На працягу дваццаці год працоўныя За-  
ходняй Беларусі былі гвалтоўна адарваны  
свайёй маці-Радзімы — Савецкага Саю-  
за.

Несправядлівая мяжа аддзяляла ад Бе-  
лорусі значную частку яе законнай тэры-  
торыі.

Па-рознаму склаўся лёс беларускага на-  
ра па абодвы бакі граніцы. У той час,  
лі Савецкая Беларусь у дружнай сям'і  
родаў Савецкага Саюза будавала радзе-  
е і шчаслівае жыццё, народ Заходняй  
ларусі падвяргаўся нечуванай экспла-  
ацы і нацыянальнаму прыгнёту з боку  
льскіх капіталістаў і памешчыкаў.

Правіцелі былой капіталістычнай Польшы  
ператварылі працоўных Заходняй Бе-  
лорусі ў бяспраўных рабоў, пазбавілі ўсіх  
лавецых правоў, цынічна здзекваліся пад-  
нацыянальнай годнасцю.

Але беларускі народ не пакарыўся, не  
гнуў галавы перад белапольскімі аку-  
патарамі. Ші жудасная Вяроза-Картузская,  
Лукішкі, ні Вронкі і мноства іншых гур-  
ў і канцэнтрацыйных лагераў не злама-  
воді беларускага народа да свабоды і  
гасня. У глыбокім падполлі зараджалася  
лымя рэвалюцыйнай барацьбы, якое  
сло і з кожным годам мацнела, становя-  
іся грознай сілай.

Народ Заходняй Беларусі з надзеяй гля-  
зў на Усход, у бок Савецкага Саюза, дзе  
ацоўныя будавалі сваё шчаслівае жыццё  
д сонцам Сталінскай Канстытуцыі. У  
мыя цяжкія гады выпрабаванняў  
дзея на дапамогу з Усходу падавала сілы  
барацьбе в акупантамі.

І светлыя надзеі народа збыліся. 17 ве-  
сня 1939 года радасная вестка абляцела  
рады і вёскі Заходняй Беларусі: Чырво-  
ная Армія перайшла заўражэнную граніцу з  
ам, каб узань пад сваю абарону прапоў-  
аі Заходняй Беларусі і Заходняй Украі-  
л.

Радаснай песняй вітаў народны паэт  
ССР Якуб Колас уз'яднанне свайго наро-  
а:

На прастор, на шырокі разлог,  
Выхадзі, мой народ, грамадою, —  
Сотні новых і ясных дарог  
Расцілае жыццё прац табою.

Новай долі ўзыходзіць зара,  
Будзеш жыць ты без пацкай апекі;  
Алышла, адціла іх цара,  
І панам не вярнуцца завекі.

Пасля вызвалення працоўныя былой  
аходняй Беларусі ўпершыню сталі гаспа-  
арамі свайго лёсу. Для абмеркавання пы-  
аніяў аб будучай уладзе, для рашэння  
ытанняў, звязаных з зямлёй, з буйнай  
рамысловасцю, быў склікан Народны (на-  
ыянальны) Сход Заходняй Беларусі,  
першыню працоўныя абіралі сваіх прад-  
таўнікоў у вышэйшы законодаўчы орган,  
акліканы вырашыць жыццёва важныя  
ытанні.

929 дэпутатаў Народнага Схода — гэта  
абочыя заводаў і фабрык, былыя батракі,  
яднейшыя сяляне, інтэлігенцыя — лепшыя  
сапраўдныя прадстаўнікі народа.

Цяжка апісаць тое ўсенароднае лікаван-  
е, якое панавала ў тыя дні як на самім  
ародным Сходзе, так і ў гарадах і сёлах  
ызвалената краі.

Першыя словы, якія былі сказаны на  
ародным Сходзе, былі словамі любові  
дчырай падзякі вялікаму Сталіну, Чырво-  
най Арміі і ўсему савецкаму народу за  
ызваленне.

На Народным Сходзе па першаму пункт  
парадку дня — «Аб дзяржаўнай уладзе» —  
часць зрабіць даклад вышала мне.

Ші граба было многа гаварыць прысут-  
ным аб тым бяспраўным жыцці, якое было  
лёсам працоўных Заходняй Беларусі  
Самі-ж дэпутаты — сяляне-беднякі, рабо-  
чыя, працоўная інтэлігенцыя — былі жь  
вымі сведкамі таго, як на працягу дзвю  
дзясцігоддзяў памешчыкі і фабрыкант  
смакталі кроў працоўных.

З поўным  
ТЭКСТАМ  
дакумента  
МОЖНА  
азнаёміцца ў  
бібліятэцы